

Гісторыя.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
К Л М Н О П Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

На иностранных языках


А

Акунин, Б. История Российского государства: ордынский период [Звукозапись] / Борис Акунин ; [читает А. Клюквин]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (13 ч.). - (История Российского государства) ББК 63.3(2) **7ЮФ3813**



Б

Бутромеев, В. Всемирная история в лицах [Звукозапись] / Владимир Бутромеев ; читает Е. Серов. - Москва : Ардис, 2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - (Детский Плутарх) ББК 63.3(0)-8 **7ДФ3507**



В

Великая Отечественная война, 1941-1945: энциклопедия / А.А.Голубев. - М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные справочники и энциклопедии) : 193320р. ББК 63.3(2)622 **7СБ2593**

Новое электронное издание от «Книжного мира» содержит более 10 000 статей и иллюстраций, посвященных великому подвигу советского народа и вооруженных сил СССР в 1941–1945 годах.

Статьи освещают основные операции советских войск, их организацию и вооружение, военную экономику, внешнюю политику СССР в годы войны, вклад деятелей науки и культуры в победу над врагом. Широко освещена работа тыла и его единство с фронтом.

Представлены биографические справки о руководителях партии и государства, крупнейших советских военачальниках, о героях фронта и тыла, выдающихся деятелях науки и культуры.

Электронная книга рассчитана на широкий круг читателей.



Великая Отечественная, 1941—1945 [Электронный ресурс] : исторический подвиг советского народа во Второй мировой войне. - Москва : ФГНУ Республиканский мультимедиа центр, 2005. - 1 диск . - (Издательская программа Правительства Москвы) ББК 63.3(2)622 **7КХ4015**





Гродно: услышать невидимое [Звукозапись] = Гродна: пачуць нябачнае : аудиокнига / [читает В. Валожка ; автор песни И. Жибина ; исполнители: И. Жибина, А. Богданов]. - [Б. м.] : Prastora.by : Нукарис, [2015?]. - 1 зв. диск (13 ч) ББК 63.3(4Беи)-22



Г

Е

<p>Егорычев, В. Е. Правда и ложь на весах истории (критика фальсификаций истории Великой Отечественной войны Советского Союза в контексте Второй мировой войны) [Электронный ресурс] : монография / В. Е. Егорычев. - [Б. м. : б. и., 2013] - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 63.3(2)622 7БЕ3559</p>	
<p>Егорычев, В. Е. Что-то с памятью нашей стало... [Электронный ресурс] : критические заметки по вопросам отечественной истории / В. Е. Егорычев. - [Б. м. : б. и., 2013] - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 63.3(4Беи) 7БЕ3560</p>	
И	
<p>Из фондов Президентской библиотеки [Электронный ресурс] / [ФГБУ "Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина"]. - [Санкт-Петербург] : Президентская библиотека, 2015. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) 7БЕ3765 7БЕ3766</p>	
<p>Ионина, Н. А. Сто великих городов мира [Звукозапись] / Надежда Ионина ; читает Т. Ненарокова. - Минск : Звукотэкс : БелТИЗ, 2013 - 2 электронных оптических диска (CD-ROM). - (Аудиокнига). - (Сто великих) ББК 63.3(0)-22 7ДФ3038</p>	
М	
<p>Мартинovich, А. Исповедь старых замков [Звукозапись] : документально-художественные очерки / Алесь Мартинovich ; читает М. Китель. - Минск : Звукотэкс : БелТИЗ, 2013 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - (Аудиокнига) ББК 63.3(4БЕИ)-8 7ДФ3028, 7СП3025</p>	
<p>Москва XVII столетия [Электронный ресурс] . - Москва : Инфостудия экон, 2010. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - (Издательская программа правительства Москвы) ББК 63.3(2)45 7КХ3658</p>	
П	

Памятные книжки белорусских губерний (Витебская, Минская, Могилевская) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 3 электронных оптических диска (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) **7ИС2703, 7СБ2704**

Комплект дисков содержит цифровые копии «Памятных книжек» Витебской, Минской и Могилевской губерний середины XIX – начала XX в. Представлен также справочно-информационный и иллюстративный материал, который отражает особенности исторического периода, развития региона, а также специфику памятных книжек как исторического источника. Цифровые копии сопровождаются музыкальными произведениями белорусских композиторов XIX в. Издание может использоваться для проведения исторических исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, популяризации региональной истории.



Памятные книжки Витебской губернии (1861—1914) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; составители: И. В. Грядовкина, В. П. Лапо ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 **7КХ2765* 7КХ2766* 7КХ2767*7Ч32764**

Памятная книжка Витебской губернии — справочное и адресное ежегодное издание, издававшееся в Витебске (некоторые выпуски в Санкт-Петербурге) губернским статистическим комитетом. Кроме справочной и адресной информации в Памятной книжке публиковались различные статистические и краеведческие сведения о Витебской губернии. В кратком содержании выпусков П.К. не указаны адрес-календари и статистические ведомости, публиковавшиеся регулярно, почти в каждом выпуске.



Памятные книжки Виленской губернии (1845—1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель И. В. Грядовкина ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. - Минск : НББ, 2014 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) **7БЕ3605 7Ч33606**

Памятные книжки Гродненской губернии (1847—1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель Т. В. Дробышевская ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич ; статьи В. И. Саитовой, Т. В. Страмужевской, И. В. Грядовкиной. - Минск : НББ, 2013 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) **7БЕ3607 7КХ3609 7Ч33608**

Памятные книжки Минской губернии (1845—1916) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; составители: И. В. Грядовкина, В. П. Лапо ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 **7КХ2761* 7КХ2762* 7КХ2763* 7Ч32760**

Электронное издание содержит цифровые копии коллекции Памятных книжек Минской губернии, которые выпускались с 1845 по 1916 г. Дополнительно представлен справочно-информационный и иллюстративный материал, отражающий особенности эпохи развития региона и специфику Памятных книжек белорусских губерний. Просмотр цифровых копий сопровождается музыкальными произведениями XIX в. Издание будет интересно для проведения различных исторических



исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, популяризации региональной истории.

Памятные книжки Могилевской губернии (1853?1916) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; составители: В. П. Лапо, Н. С. Шилович ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 **7КХ2757* 7КХ2758* 7КХ2759* 7Ч32756**

Электронное издание содержит цифровые копии коллекции Памятных книжек Могилевской губернии, которые выпускались с 1853 по 1916 г. Дополнительно представлен справочно-информационный и иллюстративный материал, отражающий особенности эпохи развития региона и специфику Памятных книжек белорусских губерний. Просмотр цифровых копий сопровождается музыкальными произведениями XIX в. Издание будет полезно для проведения различных исторических исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, популяризации региональной истории.




На иностранных языках


America [Відэазапіс]: The story of US. - [Б. м.: б. в.], 2010 - 3 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3(7Сое) **7ИН3108**




America before Columbus [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Uwe Kersken, 2009 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM).- (National Geographic) ББК 63.3(7Сое) **7ИН3114**



American Adventurers [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Television Networks, 2010 - 5 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3 (7Coe) **7ИН3097**



Arlington field of honor [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2005 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (National Geographic) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3113**




George H. W. Bush [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Education Foundation, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3086**

California's "Lost" Tribes [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2005 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (California and the american Dream) ББК 63.521(=77) **7ИН3105**




Jimmy Carter [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3085**


Chicago [Відэзапіс] : City of the Century. - [Б. м.] : Atwork PBS, 2004 - 4 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (PBS Home Video) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3099**




Ghosts of Machu Picchu [Відэзапіс] : Inside the Incan in the Clouds. - [Б. м. : б. в.], 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 63.3(7Пер) **7ИН3078**



The Civilian Conservation Corps [Відэзапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 63.3 (7Coe) **7ИН3075**



Faces of America [Відэзапіс] . - New York : Kunhardt Productions, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 63.214(7Coe) **7ИН3060**




FDR [Відэзапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 2 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3088**


Finding Our Voices [Відэазапіс] : Stories of American Dissent. - [Б. м. : б. в.], 2008 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 66.3(7Coe) **7ИН3077**




Haunted History: Washington, D.C. [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2008 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3082**



How the States got their shapes [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Television Networks, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3066**



Ives, S. The West [Відэазапіс] / Stephen Ives. - [Б. м.] : The West Film Project, [2010] - 5 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) **7ИН3100**



<p>Andrew Jackson [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2007 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (PBS Home Video) ББК 63.3(7Coe) 7ИН3079</p>	
<p>The Kennedys [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 2 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3 (7Coe) 7ИН3090</p>	
<p>LBJ [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3 (7Coe) 7ИН3087</p>	
<p>New Orleans [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2007 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (American Experience) ББК 63.3(7Coe)-22 7ИН3059</p>	
<p>Nixon [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) 7ИН3091</p>	
<p>Reagan [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 2 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) 7ИН3084</p>	
<p>Theodore Roosevelt [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Coe) 7ИН3089</p>	
<p>The States [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в., 2000] - 3 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The History Channel) ББК 63.3(7Coe) 7ИН3119</p>	

Trail of Tears [Відээзапіс] . - Dallas : Rich-Heape Films, 2009 - 2 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (F native American Documentary Collection) ББК 63.3(7Coe) **7ИИ3107**

